

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 155 (5829) 8 ліпеня 1937 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

## ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

7 ліпеня 1937 г. адбылася VI сесія ЦВК БССР. Сесія разгледзела пытанне аб абранні старшыні ЦВК БССР. Аднагалосна закрытым (тайным) галасаваннем членам прэзідыума і старшынёй ЦВК БССР абран тав. Стакун Міхаіл Осіпавіч.

Сесія закрытым (тайным) галасаваннем аднагалосна абрала тав. Жураўлёва Івана Герасімавіча членам прэзідыума ЦВК БССР і зацвердзіла яго намеснікам старшыні СНК БССР.

Сесія ЦВК аслабіла тав. Ляўкова ад абавязкаў сакратара ЦВК БССР.

## ВОРАГ ЯШЧЭ НЕ ВЫКАРЧАВАН

Гэтым днём закончыўся Пленум ЦК КП(б)Б. У публікуемым сюды інфармацыйным паведамленні ўказваецца, што Пленум абмеркаваў даклад тав. Шаранговіча аб выніках Чэрвеньскага Пленума ЦК ВКП(б), даклад аб ходзе ўборкі ўраджаю і заготовкі сельскагаспадарчых прадуктаў і аб ходзе выбараў комсамольскіх і профсаюзных органаў.

Пленум прайшоў пад знакам далейшага разгорвання большавіцкай самакратыі і ўзмацнення рэвалюцыйнай пільнасці. Уражываюць ўказанымі таварышамі Сталіна і рашэннямі Лютаскага і Чэрвеньскага Пленумаў ЦК ВКП(б), КП(б)Б і органы НКВД БССР прыступілі да сур'ёзнага выкарыстання ворагаў народу і выкарчавання іх. Усе больш разгорваецца клубок алачыстай ворагаў народу — Бенка, Убаравіча, Дзякава і іншых. Ускрываецца ахвост гэтай лютай банды. Але вораг да канца яшчэ не разгромлены і не выкарчаваны. Вось чаму ад усеі ЦК(б)Б патрабуецца напружанне ўсёй волі і намаганняў, каб да канца разгроміць лютыя банды агентаў японска-германскіх і польскіх шпіёнаў, шкіднікаў і тэрарыстаў.

Вораг аб'яўляўся ў адрозненне ад паліцэі, Трапкіна, платформы правых рэстаўратараў капіталізма, пазітыўскай, буржуазнай і сэрвільскай сілы — гэта толькі асобныя маскі; сутнасць іх адна: гэта — алейныя агенты фашызма. Так вучыць нас факты, так вучыць нас таварыш Сталін, так вучыць нас Лютаскі і Чэрвеньскі Пленумы ЦК ВКП(б). З усёй блізкасцю абавязаны мы грамадзі і выкарчоўваць гэту лютую банду катэгорыянага народу, фашызмаў, якой-бы маской ні былі прыкрытыя.

Працягвае вучыць нас, што там, дзе партыйныя арганізацыі умеюць слухаць масы і вучыцца ў мас, не падыходзіць без праверкі ні аднаго пільна працаваць, — там павышаецца рэвалюцыйная пільнасць, і выкрываюць ворагаў народу іхне паспяхова. З гэтых фактаў трэба зрабіць усю вывады. Ні адной арганізацыі і пільна працаваць не паводзіць без праверкі. У той-жа час не паводзіць і арганізацыя паходзіць да катраў. Адвольна пільна адглядаць да сігналаў мас, так і арганізацыя паводзіць і пільна працаваць да катраў, усяляга ролю страхотка.

Ворагі народу нанеслі нам велізарную шкоду. Недапушчальна было-б недаацэньваць меры школы, нацясонай нам ворагамі. Каб ліквідаваць вынікі шкоды, патраба прадумана сістэма мер, ажыццяўляемых з усёй уважай большавіцкага страху і напорыстасці. Чэрвеньскі Пленум ЦК ВКП(б) распрацаваў такія меры па сельскай гаспадарцы. Ажыццяўлены іх выведзе нашу гаспадарку на шырокую дарогу і ўзніме сацыялістычную сельскую гаспадарку на небывалую дагэтуль вышыню. Кожны час большавіц, партыйны і непартыйны, павінен усю сваю аэнергію аддаць на тое, каб ажыццявіць гэтыя важнейшыя рашэнні. Раслабленні, чыноўніцкіх адносін, рабоне без аналёжы, так званай пасіўнасці ў рабоне павінна быць абвешчана ранаўча барацьба, як і з'явам і фактам, якія нічога агуднальна не маюць з большавізмам, з большавіцкімі адносінамі да рабоне.

Галоўнае ў сельскай гаспадарцы зара-ў уборка ўраджаю. Той, хто сапраўды чыста хота ліквідаваць вынікі шкоды ў сельскай гаспадарцы, павінен дабіцца арганізаваных работ на ўборцы ўраджаю. Уборку ў максімальна кароткія тэрміны, уборку ў адпавядаючым тэмпераце, уборку без страты аднаго коласа, выкашыць абавязальства перад дзяржавай па пастаўках сельскагаспадарчых прадуктаў — найперш абавязак калгасніка і аднаасобніка, найперш абавязак партыйнага і савецкага работніка, які працуе на вёсцы.

Зара сесія ЦВК БССР абмяркоўвае «Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Совет СССР». Адна жэта, адно імкненне дзякчыць у кожным пункце гэтага Палажэння — клопат аб жывым чалавеку, аб грамадзяніне.

## СУСТРЭЧА ПРАДСТАЎНІКОЎ КОМУНІСТЫЧНАГА І СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛАЎ МОЛАДЗІ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі), 7 ліпеня. (БЕТА). Адбылася сустрэча прадстаўнікоў Сацыялістычнага Інтэрнацыянала моладзі Гавенна і Оленгаўра з прадстаўнікамі Комуністычнага Інтэрнацыянала моладзі Вольфа і Грынам. На пасяджэнні старшынстваў генеральны сакратар фэдаратыв аб'яднанай сацыялістычнай моладзі Барышо, які прывітаваў іх ад імя прадстаўніцтваў на аказанню дапамогі рэспубліканскай Іспаніі ў міжнародным маштабе. У паведамленні, апублікаваным у сувязі з гэтай нарадай, ўказваецца, што абодва

дзяніны СССР, аб яго свабодзе, аб яго працы, аб яго правах і абавязках перад дзяржавай. Гэта вельмі ярка паказана ў дакладзе тав. Іваўлёва, які публікуецца ў гэтым нумары. Гэта зусім аразумела: «Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Совет СССР» — дзецішка Сталінскай Канстытуцыі, якая прадстаўляе вельмі важны праект чалавеку, грамадзяніну СССР.

Набліжаецца тэрмін, калі пачнуцца выбары ў Вархоўны Совет СССР. Каб быць гатовым да выбараў, трэба максімальна палепшыць работу Советаў. Гэта тым больш неабходна ў БССР. У нашай рэспубліцы Галазед, правядзены праваапартуістычную практыку ў СНК, Чарыакоў, з прычыны непартыйных адносін да работы ў ЦВК, можна залучыць работу Советаў. Гэту запуганасць неабходна ў найкаротчай тэрмін перамагчы. Учора сесія ЦВК БССР выбрала на пост старшыні ЦВК БССР старога большавіка і адымага ў Беларусі партработніка тав. Міхаіла Осіпавіча Стакун. Німа сумнення, што прапоўныя БССР горад напружаны гэту кандыдатуру і разам з тав. Стакуном хутка ліквідуць запуганасць у рабоне Советаў і вынікі, выплываючы з непартыйнай практыкі работы Галазед у СНК і Чарыакоў — у ЦВК БССР.

У апошні час, у сувязі з выбарамі партургану і праходзячымі зара выбараў комсамольскіх і профсаюзных органаў у БССР, узнілася самакратыя і павысілася палітычная актыўнасць прапоўных. Народ БССР яшчэ больш агуднальна вядома комуністычнай партыі і вядзіцца Сталіна. Памылкі аднак той, хто паводзіць, што патрабаваў, якія працягваюць нам таварышам Сталінін і Лютаскі Пленумам ЦК ВКП(б) у адносінх умацвання сувязі з масамі, мы ўжо ажыццявілі. Наадварот, праходзячы выбары комсамольскіх і профсаюзных органаў паводзіць, што партыйныя арганізацыі кіруюць гэтай важнейшай справай неапушчальна хрэвна. Партыйныя арганізацыі часта стаяць на пільнай неўважанні ў комсамольскіх і профсаюзных справах. Німа чаго расгудмаваць, што гэта практыка, калі свечасова яна не будзе спынена, можа прынесці велізарны бяды. Пленум катэгорычна патрабаваў ад ЦК, ЦК профсаюзаў і партыйных арганізацый рашучата палітычна кіраўніцтва выбараў комсамольскіх і профсаюжных органаў. Гэта патрабаваць павінна быць ажыццяўлена неадкладна.

Перад ЦК(б)Б і ўсёй рэспублікай стаяць велізарныя адуцы. Галоўныя з іх — бязлітасна выкарчываць ворагаў і ліквідаваць вынікі шкоды. У многіх яшчэ ўстаноўках, на прадпрыемствах, у МТС і калгасках да вырашэння гэтых адуц амаль яшчэ не прыступілі. Да канца не працуюць яшчэ многі таварышамі ўсе вядомы, што выплываюць з факта шкоды. Многія райкомы партыі і райвыканкомы па-рапейшаму ўсё яшчэ скардзяцца на недахват катраў, патрабуючы сабе работнікаў, і ў той-жа час не даюць работнікам пільна працаваць на рабоне, правярным месцовым катрам. Пленум ЦК КП(б)Б рашае гэтыя сэрвільскія і вылучэнні катраў, які прамоу запамогу ворагу, які свядома тэрмазю вылучэнне малалых катраў з беларусаў, украў, палкаў і іншых, у асаблівасці з жанчын, і тым самым аслабляе росвіт рэспублікі і яе абароназольнасць.

Негэта сур'ёзна думаць аб ліквідацыі вынікаў шкоды без вылучэння малалых, правярных катраў. Без сур'ёзных мерапрыемстваў у гэтым напрамку ўсе спробы і меры па барацьбе з вынікамі шкоды астануцца талымі дубрымі палажаннямі. Гэта трэба аразумець і зрабіць з гэтага вядома факта ўсе вывады.

Вораг яшчэ не выкрыты і не выкарчаваны да канца. Яшчэ вытой унімі рэвалюцыйную пільнасць і нашу бязвольнасць у барацьбе за далейшы перамогі ў будаўніцтве сацыялізма!



Тав. Станун Міхаіл Осіпавіч нарадзіўся ў 1893 г. у сям'і беларускага селяніна-бедняка. Да 1909 г. на працу пайшоў у сельскай гаспадарцы ў якасці пастуха. У 1909 годзе пераяздзе ў Пецярбург, дзе працуе на фабрыцы Гартон ў якасці работніка і адначасова вучыцца ў вачарнай школе.

У 1912 годзе тав. Станун уступае ў партыю большавікоў і прымае актыўны ўдзел у рэвалюцыйным руху. У канцы 1912 года ён павышаецца арышту і пасля двухмесячнага зняволення высылкаецца ў Пецярбург па гласны нагляд пільна з пазбаўленнем права жыхарства ў 54 гарадах Еўрапейскай часткі Расіі. Пасля гэтага ён пераяздзе на жыхарства ў горад Рыгу (гэты горад не ўваходзіць у лік 54 гарадоў), дзе працуе пазіўна ў партыі, да будоўлі і т. д. і як большавік прымае актыўны ўдзел у рускай частцы лютыйскай сацыял-дэмакратычнай работнай партыі. У канцы 1913 г. за актыўную рэвалюцыйную работу тав. Станун высылкаецца з Рыгі да працы на радзіму. Праз 3 месяцы ён пераяздзе ў г. Рэвель (Талін), дзе прымае актыўны ўдзел у рэвалюцыйнай рабоце Эстонскай С.Д.Р.П.(б), уваходзіць у рэвельскі камітэт. У канцы 1914 г. пазбаўляецца прадстаўніцтва парскай ахраны, тав. Станун у другі раз пераяздзе ў Пецярбург і паступае на завод Новы Деснер. У ліпені 1915 г. ён арыштоўваецца зноў і часна ўварамескага зняволення выкашэцца з Пецярбурга з пазбаўленнем пра-

ва жыхарства на ўсёх месцовасцях, аб'яўленых на вясным становішчы. Тав. Станун пераходзіць на нелегальнае вясноішча і вяртаецца ў Пецярбург. У 1916 г. ён зноў заключаны ў турму за рэвалюцыйную работу сарад матросаў Балтыйскага і паўвостраўна вясно-морскаму сулу. Пасля лютыйскай рэвалюцыі тав. Станун працуе па арганізацыі Чырвонай арміі ў Выбарскім раёне Ленінграда і прымае актыўны ўдзел у Кастрычніцкім перавароне.

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі тав. Станун працуе камісарам вясно-гаспадарчага кіраўніцтва Пецярбургскай вясноішчарнай партыі, а потым, па 1922 год, — на прабоне ў якасці акроўкамісара ў Пецярбургскай губерні і на Паўночным Каўказе.

З 1923 г. тав. Станун на кіруючай пастаўбе. У 1923—24 гг. ён працуе сакратаром Пова-Чарыакоўскага акруговага ВКП(б), у 1925—26 гг. — членам прадзіўна Паўночна-Каўказскай краёвай кантрольнай камісіі ВКП(б), у 1927 г. — сакратаром Стаўропальскага акруговага ВКП(б), у 1930 г. — сакратаром Чарыакоўскага акруговага ВКП(б). Агулаў быў камандзірам на курс марсізма-ленинскага пры ЦК ВКП(б).

У 1932 г. тав. Станун выбараецца сакратаром Усходня-Каўказскага абкома ВКП(б), дзе праправаў да 1934 года. У 1935 годзе тав. Станун прызначаны ўпаўнаважаным Наркмаўапрамо па БССР. У гэтым-жа годзе ён быў выбран сакратаром Гомельскага гаркома КП(б)Б, дзе праправаў да апошняга часу.

## ПАЗЫКА УМАЦАВАННЯ АБОРОНЫ СССР

### ЗВЫШ 833 ТЫСЯЧ ПРАЦОЎНЫХ БССР ПАДПІСАЛІСЯ НА ПАЗЫКУ

Па даных Галоўнага кіраўніцтва ашчэкасамі БССР па 7 ліпеня па расцублітым рашэння Пазыка ўмацавання абароны Саюза СССР па суму 81.041 тысячы рублёў. Па гарадах БССР на пазыку падпісаліся 439.600 чалавек (рабочых, служачых, членаў саматужна-прамысловых арцедэй і інш. насельніцтва). На вёсцы пазык ахвотна 394 тысячы калгаснікаў і аднаасобнікаў па агульную суму 10.438 тысяч рублёў.

## МАЯ РАДАСЦЬ

Ворагі народу тухачэўскія, гамарнікі і інш. хачелі нам зноў вярнуць старое праклятае жыццё, але гэта нікому ніколі не ўдалося і не ўдасца. Мы зноў ішам наперад і за іе гатовы аддаць усё сваё жыццё. Наша сацыялістычная радзіма выгва на светлым шлях мільёнаў такіх людзей, як я. У мінулым я — белая батрачка, эксплуатавалася на капіталістычнай фабрыцы. Была і забіта, цёмная, зусім непільна.

Цяпер і часта сама дзіўлюся, як я вырасла, стала свядомай удзельніцай сацыялістычнага будаўніцтва. Я была дэлегаткай VIII Усеаўнавага З'езда Советаў, на якім зацверджалася Сталінскай Канстытуцыя. Я-жа мне не разавана, калі мая сацыялістычная радзіма дала мне сапраўднае радаснае жыццё!

Таму і пазыкі, якія ідуць на паліпшаенне нашага жыцця, я сустракаю з усёй радасцю. На пазыку ўмацавання абароны СССР я падпісалася на месечны заробатак (300 руб.).

МАРЫЯ ЗАХАРАЎНА ФЕДАРАЎНА, ініцыятар стыхануаўскага руху на радзімай запільнай фабрыцы «Х Кастрычнік».

## ВЫКЛЮЧНАА АКЦЫЎНАСЦЬ

ЧЭРВЕНЬ. З вядзінх удзёмных працэнтаў падпіска на новую пазыку ў Чэрвеньскім раёне. Запоўнілі падпіску Раваўскі спіртзавод, арцедэй «Мокат», дзіцячы дом і швейная арцедэй «Новы шлях». Тут усё работчы і работніцы ахвотна падпісалі на месечны ахлад. Пасляхова праходзіць падпіска і на вёсцы. 127 членаў арцедэй «1 мая» падпісаліся на пазыку на 14.410 рублёў. Набліжаюцца да зацвержэння падпіскі калгасы «Чырвоны баракібіт», імя Сталіна, імя Карла Маркса і «Дзівяны». Старшыня калгасы імя Молатава Шульман падпісаўся на новую пазыку на 200 рублёў. Калгаснік гэтага калгасы Зянькоў Вязьмір падпісаўся на 150 руб. Падпіска прадаўжаецца пры выключнай актыўнасці.

СЕРГЕНЯ. ШАКУЦЕУ, БАЖКОУ.



Жураўлёў, Іван Герасімавіч — член ВКП(б) з 1918 года.

Нарадзіўся І. Г. Жураўлёў у 1898 годзе ў сям'і селяніна-бедняка Іваўскай прамысловай вобласці. Да рэвалюцыі праправаў маляром у надратчыка ў Маскве.

Са студзеня 1919 года па ліпень 1922 года тав. Жураўлёў знаходзіцца ў рыхах Чырвонай Арміі, выконваючы розныя абавязкі — ад разавога баіца да камісара палка.

Пачынаючы з 1922 года і да зацвержэння яго намеснікам старшыні СНК БССР тав. Жураўлёў вядзе адуваную партыйную работу ў розных месцовасцях Савецкага Саюза: у Вязьмірскіх губерні, на Паўночным Каўказе і інш.

У 1932—33 гг. тав. Жураўлёў вучыцца на курсе марсізма-ленинскага пры ЦК ВКП(б), а потым ЦК ВКП(б) камандзіруе па ў БССР на партыйную работу. У Вібеску ён выбараецца першым сакратаром вібескага гаркома КП(б)Б, дзе і праправаў да гэтага часу.

## АДКРЫЛАСЯ IV СЕСІЯ ЦВК СССР

У Вялікім Крамлёўскім палацы ўчора адкрылася IV сесія ЦВК СССР VII склікання. Выконваючы волю вядомага савецкага народу, сесія павінна абмеркаваць і зацвердзіць праект савецкага выбарчага закона «Палажэння аб выбарах у Вархоўны Совет Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік».

19 гадзін 15 мінут. У прэзідыуме паўваляюцца таварыш Сталін, Молатаў, Калінін, Кагановіч, Варашылаў, Андрэў, Мікіян, Чубар, Касіор, Жданав, Ежоў, Хрушчов, Якаўлеў, Любчанка. Поўная захапленне асацыя пільна некалькіх вядомых: «Нахай жыве таварыш Сталін! таварышу Сталіну — ура!»

Тав. Калінін выступае з усугунай прамовай.

## ПРАМОВА ТАВ. М. І. КАЛІНІНА

Таварыш, Надрывчайны VIII Усеаўнавы З'езд Советаў 5 снежня 1936 г. прыняў Канстытуцыю Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік — Сталінскую Канстытуцыю! (Шумныя доўгія апладысмэнты і асацыя ўсёй залы. Волічы з месц: «Нахай жыве Сталінская Канстытуцыя!»).

Адначасова з гэтым з'езд свабой пастаўнай адувай Цэнтральнаму Выканаўчаму Камітэту СССР распрацаваны і зацвердзіць «Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Совет Саюза Савецкіх Сацыялістычных рэспублік».

Прэзідыум ЦВК СССР 1 ліпеня бегучага года ўхваліў распрацаваны камісіяй Празіўна ЦВК СССР праект «Палажэння аб выбарах у Вархоўны Совет СССР» і ўвоўсіў яго на разглед данай IV сесіі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР VII склікання.

Як вы бачыце з апублікаванага тэкста праекта «Палажэння аб выбарах у Вархоўны Совет СССР», ён распрацаваны на аснове Сталінскай Канстытуцыі і поўнаасцю гарантае і ахвотна канстытуцыйныя правы ўсіх грамадзян нашай сацыялістычнай радзімы — Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Таварышамі членамі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР пастаўляюць:

- 1. Камітэту Пупур Пётру Іваўскаму.
- 2. Камітэту Маленінаву Канстанціну Ільічу.
- 3. Ст. лейтэнанту Дзенісаву Сергею Пракоўевічу.
- 4. Лейтэнанту Хаванінаву Івану Андрэевічу.
- 5. Малодшаму камандзіру Новінаву Васілію Міхаілавічу.
- 6. Малодшаму камандзіру Білібіну Кузьме Якаўлевічу.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР М. КАЛІНІН. За сакратара Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР член Прэзідыума ЦВК СССР Н. ФІЛАТАУ.

Масква, Крэмль. 4 ліпеня 1937 г.

Лінейная каляграфічная машына ЛРТ-ВБ-42



Друкуючи цей проект Камісії Народнага Камісарыята Земляробства СССР і Народнага Камісарыята Зернавых і Жывёлагадоўчых Соўгасаў СССР „Аб увядзенні правільных севазваротаў“, рэдакцыя „Звязды“ заклікае сельскагаспадарчых вучоных, араномаў, каласнікаў, рабочых соўгасаў і ўсіх работнікаў сельскай гаспадаркі прыняць удзел на старонках друку ў абмеркаванні пытання аб увядзенні правільных севазваротаў.

# АБ УВЯДЗЕННІ ПРАВІЛЬНЫХ СЕВАЗВАРОТАУ

Праект Камісії Народнага Камісарыята Земляробства Саюза ССР і Народнага Камісарыята Зернавых і Жывёлагадоўчых Соўгасаў Саюза ССР

Поўная і канчатковая перамога калгаснага ладу, пераможнае панаванне сістэмы буйнай сацыялістычнай гаспадаркі — калгасу і соўгасаў — стварылі ўсе неабходныя ўмовы для ўздыма і ўстойлівага ўраджайнасці ўсіх культур і тым самым ўспрымаюць рост багата калгасу і зможнасці ўсіх калгаснікаў. За калгасамі замацаваны дзяржаўныя актывы на вечнае і бесплатнае карыстанне больш 400 мільянаў гектараў зямлі, у тым ліку 150 мільянаў гектараў былых памешчыцкіх, казённых і манастырскіх зямель, перададзены калгасам сацыялістычнай рэвалюцыі. Наведены неабходны парадок у земляробстве і знішчаны даўжэўныя, пераспаўнае і раскіданыя зямель, — спрэчаны біч дробнай сялянскай гаспадаркі.

Ал астатняй тэхніцы земляробства калгасам, узброеным праз машына-трактарныя станцыі магутным паркам трактараў і сучасных сельскагаспадарчых машын, пераходзіць да культурнага валодання гаспадаркі. Папашча пашараў у калгасе ўрасла за гады другой паліткі і 17 мільянаў да 27 мільянаў гектараў, забяленыя ворыва на 18 мільянаў да 52 мільянаў гектараў, значна расшырылася ўжыванне і ў асабліваці, мінеральных угнаенняў. Соўгасы ўмацаваліся, і ў іх створаны ўсе неабходныя ўмовы для ператварэння іх ва ўзброены гаспадаркі.

Для існавання і трывалага павышэння ўраджайнасці нехалеа толькі аднаго — навідавання большага скаржэння зямлі. Вырасненне гэтай вялікай патрабаванні ў першую чаргу ўвядзення правільных севазваротаў.

Не гледзячы на прамое ўказанне XVII партыйнага з'езда аб неабходнасці павышэння ўраджайнасці правільнымі севазваротаў, Наркамзем Саюза ССР і яго мясцовыя органы не забяспечылі павышэння ўраджайнасці севазваротаў і не дабіліся захавання севазваротаў, прынятых калгасамі.

Больш трэці калгасу не ўважылі зацверджаны севазвароты, і многія з калгасу, прыняўшы ўстаноўлены севазвароты, устанавілі наступныя тэрмынны скажэння парэжкі палёў у натуре ў адпаведнасці з прынятымі калгасамі і зацверджанымі севазваротамі:

да вясны 1939 г. — на раёнах Кубані Азова-Чорнаморскага края, Стараўральскага і Арганізацыйскага края, станаўных раёнах Украіны і Крыма;

да вясны 1940 г. — на ільняных і каняляных калгасных пачынаемых палосах, Донежскім і Сальскім раёнах Азова-Чорнаморскага края, на Заволжскім раёнах Стаўральскага, Сараўральскага і Куйбырэўскага абласцей і на АССР Немцаў Прыволж'я;

і ў 1941 г. — на ўсіх астатніх калгасных.

5. У паўднёвых станаўных раёнах (Крымская АССР, станаўная частка УССР, Азова-Чорнаморскі і Арганізацыйскі краі, паўднёвая частка Варонежскага і Курскага абласцей) і пераважна ўсіх пшаніц і севазваротаў для зерных соўгасаў не праводзіліся пасевы шматгадоўчых траў, а ўстаноўлены для жывёлагадоўчых соўгасаў севазвароты з пасевам траў у большасці выпадках не захаваліся. Астатнясць у севазвароце соўгасаў шматгадоўчых траў пераходзіла станаўлена трывалай базой для развіцця жывёлагадоўчых.

Увядзенне і асаблівасці правільных севазваротаў з'яўляюцца зарова важнейшым мерапрыемствам для ўспрымавання павышэння і ўстойлівасці ўраджайнасці ў калгасе і соўгасе, а таксама для павышэння кармавой базы растуцай жывёлагадоўчых, і асаблівасці ў асаблівасці станаўных раёнах.

У сувязі з гэтым, Камісія Народнага Камісарыята Земляробства Саюза ССР і Народнага Камісарыята Зернавых і Жывёлагадоўчых Соўгасаў лічыць неабходным:

1. Шырока ўвесці як у жывёлагадоўчых, так і ў зерных соўгасе травапольны севазвароты з тым, каб соўгасы сталі ўзбраены калгасу ў справе валодання правільных севазваротаў, для чаго пашырэнне пасеваў шматгадоўчых траў у соўгасе, даўшых плошчу траў у соўгасе Наркамсоўгасаў і пасеваў у 1938 г. 1 мільён гектараў шматгадоўчых траў.
2. Для забяспячэння пашырэння пасеваў шматгадоўчых траў і ўвядзення правільных севазваротаў павялічыць у 1942 годзе плошчу ворыва ў соўгасе Наркамсоўгасаў на 3.600 тыс. гектараў за кошт асаблівасці цаліных зямель і залескаў.
3. Устанавіць у зерных соўгасе пасев траў у размеры да 20 проц. ворыва з азначаным павялічэннем у 1942 годзе пасеву зерных культур у зерных соўгасе на 500 тысяч гектараў.
4. У зерных соўгасе пашыраць, а пераважна значна павялічыць плошчы пашыраючых траў і ўвядзення правільных севазваротаў павялічыць у 1942 годзе плошчу ворыва ў соўгасе Наркамсоўгасаў на 3.600 тыс. гектараў за кошт асаблівасці цаліных зямель і залескаў.
5. Устанавіць у зерных соўгасе пасев траў у размеры да 20 проц. ворыва з азначаным павялічэннем у 1942 годзе пасеву зерных культур у зерных соўгасе на 500 тысяч гектараў.
6. У зерных соўгасе пашыраць, а пераважна значна павялічыць плошчы пашыраючых траў і ўвядзення правільных севазваротаў павялічыць у 1942 годзе плошчу ворыва ў соўгасе Наркамсоўгасаў на 3.600 тыс. гектараў за кошт асаблівасці цаліных зямель і залескаў.
7. Устанавіць у зерных соўгасе пасев траў у размеры да 20 проц. ворыва з азначаным павялічэннем у 1942 годзе пасеву зерных культур у зерных соўгасе на 500 тысяч гектараў.
8. Устанавіць у зерных соўгасе пасев траў у размеры да 20 проц. ворыва з азначаным павялічэннем у 1942 годзе пасеву зерных культур у зерных соўгасе на 500 тысяч гектараў.
9. Устанавіць, што ў прынятых у буйных соўгасе Наркамкарпчома сямі-васемнаццаці севазваротаў два палі павінны быць асаблівасці пад шматгадоўчымі травамі з лік замяны імі пасеву аднагадоўчых траў.
10. Севазварот для кожнага соўгаса і план асаблівасці севазвароту, а таксама план увядзення пасеваў шматгадоўчых траў у існуючых севазваротаў на гадах распаўсюджвання дырэктарам і глаўным аграномам соўгаса і аўтарызацыя Народным Камісарыятам Зернавых і Жывёлагадоўчых Соўгасаў Саюза ССР і саюзных рэспублік, Народным Камісарыятам Земляробства Саюза ССР і саюзных рэспублік, Народным Камісарыятам Чартовай Прамысловасці на прыналежнасці.
11. Севазвароты павінны быць нанесены на план соўгаса, які захавана ў двух экзэмплярах: у соўгасе і адпаведным наркамзе. Змяненне зацверджанага севазвароту ці плана яго асаблівасці без дазволу наркома забаронена.

4. Для ўсіх тых калгасу, дзе будзе зроблена перабудова існуючых севазваротаў і ўвядзення новых севазваротаў, устанавіць наступныя тэрмынны скажэння парэжкі палёў у натуре ў адпаведнасці з прынятымі калгасамі і зацверджанымі севазваротамі:

да вясны 1939 г. — на раёнах Кубані Азова-Чорнаморскага края, Стараўральскага і Арганізацыйскага края, станаўных раёнах Украіны і Крыма;

да вясны 1940 г. — на ільняных і каняляных калгасных пачынаемых палосах, Донежскім і Сальскім раёнах Азова-Чорнаморскага края, на Заволжскім раёнах Стаўральскага, Сараўральскага і Куйбырэўскага абласцей і на АССР Немцаў Прыволж'я;

і ў 1941 г. — на ўсіх астатніх калгасных.

5. У паўднёвых станаўных раёнах (Крымская АССР, станаўная частка УССР, Азова-Чорнаморскі і Арганізацыйскі краі, паўднёвая частка Варонежскага і Курскага абласцей) і пераважна ўсіх пшаніц і севазваротаў для зерных соўгасаў не праводзіліся пасевы шматгадоўчых траў, а ўстаноўлены для жывёлагадоўчых соўгасаў севазвароты з пасевам траў у большасці выпадках не захаваліся. Астатнясць у севазвароце соўгасаў шматгадоўчых траў пераходзіла станаўлена трывалай базой для развіцця жывёлагадоўчых.

6. Ва ўсходніх станаўных раёнах (Чалавіцкая, Омская, Усходне-Сібірская абласці, Заходне-Сібірска, Кірасаўскія краі і паўночная частка Казахскага ССР) маюцца трох-палі і сяміпольныя севазвароты перабудаваны ў травапольныя севазвароты шляхам раздзялення ў калгасе з трыма палімі кожнага поля на тры палі, а з палі палімі — кожнага поля на два палі і павялічэння колькасці палёў у астатніх калгасе за лік асаблівасці новага ворыва, а ўвядзеннем двух палёў лішчорні і не менш чатырох палёў яравой пшаніцы.

7. У заходніх раёнах Стаўральскага, Сараўральскага, Куйбырэўскага абласцей, а таксама ў Оренбургскага абласці, заходніх раёнах Казахстана і Башкірскага АССР зацверджаны існуючых севазваротаў з сямю палімі два палі лішчорні, а з лік палёў палі больш сямі — два або тры палі лішчорні, а палі палі і шасціпольныя севазвароты павялічыць плошчу, выдзеленыя два-тры палі пад шматгадоўчымі травамі.

8. У буйных раёнах не маюцца севазвароты, з'яўляючыся адно з палёў канюшняй ці асарпарты.

9. У раёнах мичорназемай паласы ў калгасе, якія сёньня ліч, расшырыць пасевы канюшняй і пшаніцы ў поўночна, які гэта прадугледжана прынятымі сямі-васемнаццаці севазваротаў, на паласе поле і забяспечыць усе пасевы ільня канюшняй мучкагоўка карыстання.

10. У калгасе мичорназемай паласы, якія не сёньня ліч, увесці ў асаблівасці аднаго з палёў паласе поле канюшняй і пшаніцы ў аднагоўчым іх скаржэння.

На прызначэннях глебах, асабліва ў Беларусі, Заходняй абласці і ў Чарніўскай і Кіеўскай абласцях Украіны — заняць паласу лубянам а паслядоўна яго зварываннем.

10. У раёнах з пасевамі абвяднаючага бязулінага (Удэскага, Талдыкскага, Туркменскага, Кіргіскага, Армянскага, Грузійскага і Азербайджанскага ССР і Паўднёва-Казахстанскага абласці) расшырыць пасевы лішчорні, скаржышты для гэтай мэты павялічыць плошчы зямлі з тым, каб, па меры ўводу новых зямель, асаблівасці правільныя севазвароты на ўсіх абвяднаючых бязулінага зямлях.

11. У тых калгасе, у якіх севазвароты:

не ўстаноўлены, уведзены правільныя севазвароты з пасевам шматгадоўчых траў у адпаведнасці з дэталю вышэй указанымі па асаблівасці зонах.

12. Устанавіць, што севазвароты і план пераходу да іх распаўсюджваюцца праўднёвым калгасе з дапамогай араномаў раёнага зямельнага аддзела, машына-трактарнай станцыі і землеўпарадкаў і павінны быць разгледжаны і прыняты агрульным сходам членаў калгаса. Агрульным сходам калгаса лічыцца прамомонны для раздзялення і прыняцця севазвароту і плана пераходу да яго пры палітцы не менш вух троеці членаў калгаса.

13. Пры пераходзе калгасу да правільнага севазвароту з пасевам шматгадоўчых траў устанавіць, як правіла, што:

- а) палі, нарэзаныя раей пры ўвядзенні севазвароту, не ламаюцца, а пераход да новага севазвароту ажыццяўляецца шляхам раздзялення палёў у неабходных выпадках паласоў.
- б) занятыя паласу пад пасевы траў робіцца толькі ў калгасе, які вырашыў зацвердзіць сваіх палёў ад пшаніцы.
- в) пашырэнне пасеваў траў робіцца ў асноўным за лік пашырэння ворыва, а змяненне пасеваў зерных культур дапускаецца толькі, як крайняя мера, у тых калгасе, якія не маюць зямлі для распаўсюджвання ворыва і дзе не можа быць дапушчана па кліматычных умовах з'яўленне той ці іншай часткі паласу пад травамі.

14. Прыняты агрульным сходам калгаса севазварот, які ўстаноўлена лік палёў і чаргаванне культур, а таксама план пераходу да прынятага севазвароту з улічэннем тэрмынны асаблівасці новага севазвароту і параду раздзялення культур на гектарах да поўнага асаблівасці севазвароту, прадстаўляюцца на разгляд Прэзідыума Раёнага Выканаўчага Камітэта і канчаткова зацверджваюцца Народным Земляробствам аўтаномнай рэспублікі, Начальнікам краёвага ці абласнога зямельнага кіраўніцтва.

15. Раённым Выканаўчым Камітэтам, згодна зацверджанага Народным Земляробствам аўтаномнай рэспублікі, Начальнікам краёвага ці абласнога зямельнага кіраўніцтва павінны севазвароты калгаса, выдэле агрульным «пасведчанне аб увядзенні севазвароту», маючыя план сельскагаспадарчых і інш. угодзяў калгаса, размяшчэнне палёў севазвароту і зямель, адпаведных палёў прадэючых асаблівасці паласам і паласамы насаджэння, а таксама план пераходу па гадах да зацверджанага севазвароту.

«Пасведчанне аб увядзенні севазвароту» надістаецца агрульным раённым зямельным аддэлам, старшынёй прэзідыума калгаса, старшынёй раёнага і старшынёй раённым землеўпарадкаўчым і ўручаецца праўднёму калгасе. «Пасведчанне» складаецца ў двух экзэмплярах, адзін з якіх захавана стораўнічым калгасе разам з выдзеленым калгасе дзяржаўным актывам на вечнае карыстанне зямель калгасамі, а другі захоўваецца ў Раённым Зямельным Аддзеле.

16. «Пасведчанне аб увядзенні севазвароту» выдаецца як калгасам, у якіх севазварот уведзены шляхам раздзялення палёў існуючых севазваротаў ці ўвядзенні ўноў, так і калгасам, якія нікіх зямель у асаблівасці існуючых севазваротаў не робяць.

Выданы «Пасведчанне аб увядзенні севазвароту» ў калгасе, у якіх севазвароты змянене не падарыраюцца, зрабіць на працягу 1938 года.

17. Устанавіць, што пасля выдзелу калгасу «Пасведчанне аб увядзенні севазвароту» зацверджанага аб калгасе севазварот можа быць змянен толькі з дазволу Наркома Земляробства СССР.

III.

## Аб забяспячэнні вытворчасці насення траў

У выніку дэдухцывальнай палітыкі Наркамзем СССР і Наркамсоўгасаў азначаны шматгадоўчых траў для ўвядзення правільных севазваротаў і пашырэння кармавых рэсурсаў калгасу і соўгасаў, пасевы і ўборка траў праводзіцца з вялікім спаганнем, а асаблівасці належнага догляду за імі прынозіць да нізкай ураджайнасці траў як на сена, так, у асаблівасці, на насенне. Зусім незалежна ад арганізацыя насеннаводства канюшняй, лішчорні і іншых шматгадоўчых траў.

Для забяспячэння пашырэння пасеваў шматгадоўчых траў насеннем Наркамзем СССР і Наркамсоўгасаў ажыццяўляюць наступныя мерапрыемствы:

1. Закасаці ў 1938 г. у калгасе і соўгасе насенныя ўчасткі, скаржышты для гэтай мэты ў першую чаргу насенне савіх калгасу і соўгасаў. Дзяржаўныя рэсурсы насення лішчорні і іншых шматгадоўчых траў скаржышты, як правіла, для арганізацыі насенных участкаў у калгасе і соўгасе не скаржышты шматгадоўчых траў.

2. Для паасяроднага размяшчэння гаўкавага насення траў, а таксама для вытворчасці насення малараспаўсюджаных культур, як жоўтага лішчорні, жытняга райграсу, амерыканскага пылкі і іншых выдучыць і стварыць сетку спецыяльных насенных расадзішч і адараных для гэтай мэты соўгасе і калгасе.

Арганізацыя ў 1938 годзе ў кожным насенным расадзішчы спецыяльных насенных баз і зацвержэння пунктаў, забяспячэння эксклавімі паміжканімі і машынамі для ачытці насення траў.

2. Зрабіць улік і ацэнку з боку выноўнасці асаблівасці ўсіх гаўкаваў шматгадоўчых траў, вынесеных калгасамі і соўгасамі, адараных і іх тым, якія паказалі сёбе як найбольш устойлівыя ва ўмовах 1936 года, і арганізацыя іх зацвержэння з тым, каб гэта насенне было скаржышты выключна для арганізацыі насенных участкаў у калгасе і соўгасе ў асаблівасці раёнах.

3. Для паасяроднага размяшчэння гаўкавага насення траў, а таксама для вытворчасці насення малараспаўсюджаных культур, як жоўтага лішчорні, жытняга райграсу, амерыканскага пылкі і іншых выдучыць і стварыць сетку спецыяльных насенных расадзішч і адараных для гэтай мэты соўгасе і калгасе.

Арганізацыя ў 1938 годзе ў кожным насенным расадзішчы спецыяльных насенных баз і зацвержэння пунктаў, забяспячэння эксклавімі паміжканімі і машынамі для ачытці насення траў.

IV.

## Аб падрыхтоўцы кадраў для ўвядзення правільных севазваротаў

1. У мэтах павышэння кваліфікацыі араномаў і землеўпарадкаў для ўвядзення правільных севазваротаў арганізаваць у 1937-1938 гг. у кожнай рэспубліцы, вобласці і краі курсы па перападрыхтоўцы араномаў і землеўпарадкаў па бітніх зямельных аддзелах і араномаў машына-трактарных станцыяў, а таксама землеўпарадкаў і па агульнаму аграному з кожнага соўгаса і абвяднаючых владат

# ЗА ПРАВІЛЬНЫЯ СЕВАЗВАРОТЫ!

Сёння мы публікуем праект Камісії Народнага камісарыята земляробства СССР і Народнага камісарыята зерных і жывёлагадоўчых соўгасаў СССР «Аб увядзенні правільных севазваротаў». Надаўна закончыўшыся Планам Цэнтральнага Камітэта партыі адобрыў гэты праект у асноўным для апублікавання ў друку і ўсеабавага абмеркавання з тым, каб пытанне раздзялення і другі раз на наступным Плануе III.

У нашай краіне створаны ўсе ўмовы для заваявання ў самай найбарацейшай тэрмынны высокіх і ўстойлівых ураджайнасці. Калгасы маюць усё неабходнае для таго, каб іх бітацце расло з кожным днём, расла і зможнасць калгаснікаў.

Ажыццяўляючы справядлівыя мары селяніна аб зямлі. Зямлі калгасы маюць павялічыць плошчы — аб гэтым паказаліся прадэючым дзяржавы. На вечнае і бесплатнае карыстанне за калгасамі замацаваны дзяржаўныя актывы больш 400 мільянаў гектараў зямлі, у тым ліку 150 мільянаў былых памешчыцкіх, казённых і манастырскіх зямель. Ажыццяўляючы мары селяніна аб зямлі — гэты пастаянна спадарожнікі дробнай сялянскай гаспадаркі. Апрацоўка глебаў а гом у год становіцца ўсё больш культурнай. Маюцца таксама і соўгасы.

Тым не менш уражыванне ўраджайнасці ў нашай краіне пакуль лічыцца невысокай. Атрыманнішая ўраджайнасць не адпавядае трывалай ўстойлівасці. Час большага ўважання да гэтай праблемы і вырашыць яе быстра з такой-жа энергіяй і страпаснасцю, як былі вырашаны іншыя важнейшыя праблемы народнай гаспадаркі.

«Для быстрага і трывалага павышэння ўраджайнасці», — гаворыцца ў праекце Камісії, — нехалеа толькі аднаго — навідавання большага скаржэння зямлі. Вырасненне гэтай вялікай патрабаванні ў першую чаргу ўвядзення правільных севазваротаў.

Дзе рашаючы ўмовы жыцця ў асаблівасці павышэння ўраджайнасці. Першая з іх — гэта палітцына насення, узорная арганізацыя насеннаводства і селекцыі. Цэнтральны Камітэт партыі і Град ўжо прынялі для гэтага ўсе неабходныя меры. Другая ўмова — увядзенне правільных севазваротаў, якія ажыццяўляюць патрабаванні растуцай жывёлагадоўчых і далейшаму павышэнню ўраджайнасці ўсіх культур.

Ічыне на XVII з'ездзе партыі таварыш Сталін гаварыў, што «адной з чарговых задач сельскай гаспадаркі з'яўляецца ўвядзенне правільных севазваротаў...». Аднак Наркамзем СССР не выканаў гэтага ўказання. Больш трэці калгасу не маюць да гэтага часу зацверджаных севазваротаў, а ў тых калгасе, дзе севазварот прыняты, кантроль за яго ажыццяўленнем асуджыцца, і ў многіх выпадках севазвароты існуючы толькі на паперы, гаўкавым чынам у справядзях Наркамзема.

Земельныя органы даразі бестурботна адпачываюцца да захавання севазваротаў. Калгасы атрымліваюць залаткі на сабе, якія выходзіць з рамак севазваротаў, па-рушаюць і замаца іх. Зусім правільныя дзяржаўныя планы саўбы развэрстваліся па раёнах і калгасе без уліку прынятых севазваротаў. Школіцца планаванне прымушае раёны і калгасы вышчыць севазвароты, займаючы палі без уліку папярэднікаў.

Напрыклад, у Азова-Чорнаморскім краі дзяржаўны план саўбы не раздзірацца і зацверджаны севазваротамі. Аднак размяшчэнне пасевных зацвержэнняў па раёнах і МТС было прадэючым асаблівасці, а раздзірацца па-шкідніку. Калгасам Бухдэўскага МТС даецца план пасеву аўса і ячменю на 9.750 гектараў, у той час як па севазвароце гэтымі культурамі трэба было заняць усяго 7.725 гектараў. Калі МТС зварудзася са скаржышты і кравае зямельнае кіраўніцтва, то агруль быў атрыман план на 11.130 гектараў, у рэультат чаго севазвароты былі знішчаны на чыста. Усё як гаспадарылі школіці і воль міма чаго праходзілі кіраўнікі Наркамзема СССР.

У Заходняй вобласці абласное зямельнае кіраўніцтва дае ў 1934 годзе аднаму ў раёнаў план аўсай саўбы на плошчы ў

19 тысяч гектараў замест 18 тыс. гектараў, зацверджаных па севазвароту. Сяк-так у раёне рамянісці гэты план, таты абласное зямельнае кіраўніцтва шле халатныя план ічыне па 1 тыс. гектараў. Севазвароты, зразумела, пашлі на вымару.

Земельныя органы ўвасірацілі школіцу практыку, якая мела месца на калгасе-тоўкаў, калі ачыны калгасы выноўвалі пшану за другіх з той толькі рэацыяй, што там гутарка ішла аб плане хлебаводчы, а тым — аб чыста саўбы.

Самы рэацыяны ў нас тып севазваротаў — парапарашны — не можа задавоўваць растуцыя патрабаванні сельскай гаспадаркі. У парапарашных севазваротах аўсім мінорнае месца адводзіцца кармавым культурам і перш за ўсё шматгадоўчым травам. У 1937 годзе, напрыклад, плошча шматгадоўчых траў па Саюзу складала ўсяго 4,8 мільяна гектараў, або 3,2 проц. ворыва.

Парапарашны севазварот немінуха вядзе да разбурэння структуры глебы. Так званыя вымараныя зямлі — прамы рэультат парапарашных севазваротаў. Зусім відавочна, наколькі паследа неабходнае пераходу да травапольных севазваротаў, якія лічыюць аднабаковасць гаспадаркі калгасу, дазваляюць ічыне больш умяць жывёлагадоўчых і прадуццяўнасць жыцця, павялічваюць аб'ём зернявай прадукцыі. Аб гэтым і чыста гутарка ў публіцычным асянне праекце Камісії Наркамзема і Наркамсоўгасаў.

Праект амячае ўвесці ў соўгасе і калгасе травапольныя севазвароты. Па гэтым праекту пасевы шматгадоўчых траў у соўгасе павінны склацца да 1942 года 3 мільяна гектараў, а ў калгасе — 20—22 мільяна гектараў. Для таго, каб размяшчэнне правільных севазваротаў, мюруецца павялічыць плошчу ворыва ў соўгасе на 3.600 тыс. гектараў за лік асаблівасці цаліных зямель і залескаў, а ў калгасе не менш, чым на 13 мільяна гектараў за лік асаблівасці зямель, перададзены калгасам ад соўгасаў, асаблівасці палёў і залескаў, пацмю палімі і т. ч. Чытаючы праект, не цяжка бачыць, што справа гэта — перацугнаступленні дзяржаўнай вялікасці і што гэта асаблівасці ітэрыторыі мільянаў.

Ічыне ў сілу гэтага ў праекце гаворыцца: «Севазвароты і план пераходу да іх распаўсюджваюцца праўднёвым калгасе з дапамогай араномаў раёнага зямельнага аддзела, машына-трактарнай станцыі і землеўпарадкаў і павінны быць раздзялены і прыняты агрульным сходам членаў калгаса. Агрульным сходам калгаса лічыцца прамомонны для раздзялення і прыняцця севазвароту і плана пераходу да яго пры палітцы не менш двух троеці членаў калгаса».

Прыняты агрульным сходам калгаса севазварот раздзяляецца зямям прадэючым раённым зямельным аддэлам, старшынёй прэзідыума калгаса, старшынёй раёнага і старшынёй раённым землеўпарадкаўчым і ўручаецца праўднёму калгасе і калгасе зац

ДРУГІ МІЖНАРОДНІ КАНГРЕС ПІСЬМЕННИКАУ ДЛЯ АБОРОНЫ КУЛЬТУРЫ

МАДРЫД, 6 ліпеня. (БЕЛТА). 4 ліпеня ўвесь склад II Міжнароднага кангрэса пісьменнікаў для абароны культуры выехаў у Мадрыд. У паселішчы Мінгланья сядзець віталі ўдзельнікаў кангрэса сёнам «Інтернацыянала».

Пасяджэнне кангрэса ў Мадрыдзе ажыццявілі 5 ліпеня. Прадстаўнікі дэлегацый рату краін выступілі, вітаючы абаронцаў культуры ў Мадрыдзе. Усім рашэнням кангрэса было запэўнена выстуленнем дэлегацый ад рэспубліканскіх наляцоў, якія з'явіліся на фронт.

Гераічныя абаронцы Мадрыда паказалі пісьменнікам усю сетку, якая з'явілася за культуру, за мір і ад іх раванойнасных байцоў прэра абсалудна даражэй барацьбу з усімі ворагамі іспанскага народу за поўнай перамогі.

На пасяджэнні кангрэса выступілі французскія пісьменнікі Блеш, скартар міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў, Блеш аднагоду, што перш ажыццявіла рашэнне перагана Міжнароднага кангрэса пісьменнікаў аб скліканні наступнага пасяджэння ў Мадрыдзе. Блеш пераважыў ібны пісьменнікаў, запінуўшыся за іспанскую рэспубліку. Усё ад іх імяў слова сустрычы бурнай апашыі на імяні пісьменнік Люіж Рені, які з'явіўся ў ратах рэспубліканскіх войск.

Пасяджэнне кангрэса ў Мадрыдзе супадае з наступленнем рэспубліканскіх войск на фашыстаў. Ужо і вечацы стаілі вылікі становішча рэзультаты наступлення. На кангрэс прыбылі прадстаўнікі вайсковых часцей, прынесшыя з сабой графі перамогі, сіяці аднація ў фашыстаў. Кангрэс сустрычы гераічных барацьбітоў бурнай апашыі.

На першым пасяджэнні кангрэса ў Мадрыдзе выступілі наступныя пісьменнікі: прадстаўнікі Аргентыны Утубургу, прадстаўнік Чылі Рамэро, прадстаўнік Нарвегіі пісьменнік Нордал Грыг, ніемскі пісьменнік Віллі Брэхт, відомы пісьменнік Італіі Джэа Джэа і прадстаўнік пісьменнікаў СССР Стаўскі. Кангрэс заслухаў прытанне ад удзельнікаў ібав па Ускэй ніемскага пісьменніка Густава Рэстэра, які ляжыць у шпіталі.

ЗБАСТОУКА ЯПОНСКІХ ТРАМВАЙШЧЫКАЎ

ТОКІО (стаіла Японія), 6 ліпеня. (БЕЛТА). Услед за разрывам перагавороў паміж муніцыпальнымі ўладамі і прафсаюзам трамвайшчыкаў г. Кобе паўтары тысячы трамвайшчыкаў сёння рашуча аб'явілі забастоўку пратэсту супротив звальнення 6 сваіх кіраўнікоў. Пачаўшы стачку, трамвайшчыкі, паводле слоў агента Домей Нусіч, занялі 4 трамвайныя паркі. Вызваішы праз 4 гадзіны трамвайны парк, 450 бастуючых арганізавалі дэманстрацыю ў горадзе са сёнам рабочых песень. Муніцыпальныя ўлады пры дэманстрацыі і інжынеруў пусцілі ў рух 34 трамвайныя вагоны, замест звычайных 400. Штрайбхоры ахоўваюцца паліцыяй.



Самалёт «АНТ-25» на аэрадроме ў Портландзе (ЗША).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІ

Наступленне рэспубліканскіх войск на цэнтральным фронце

МАДРЫД, 6 ліпеня. (Інф. «Правды»). Сёння рашуча рэспубліканскія войскі пры падтрыманні танкаў, артылерыі і магутнай авіяцыі атакавалі праціўніка на некалькіх участках Цэнтральнага (мадрыдскага) фронту.

Ужо да палавіны дня некаторыя дэталі рэспубліканскіх войск прасунуліся на значную глыбіню ў раманскае маіежыццэ. Рэспубліканцамі ўзяты важны пункт Брунето, размешчаны ў тылу мадрыдскай групы імпэрыялістаў.

Часці, якія аўдалі гэтым пунктам, наступалі з асаблівай імклівасцю і з боем прайшлі за некалькі гадзін каля 14 кіламетраў.

Рэспубліканцы развіваюць буйнае наступленне і на паўднёвым усход ад Мадрыда — у раёне Карабанчаль Альто і Вільверда. Атакі рэспубліканцаў сустракаюць жорсткае супраціўленне імпэрыялістаў, але яны развіваюцца паспяхова ўсёды.

Наступаючымі рэспубліканскімі часцямі захоплены палонныя, у тым ліку афіцеры і ўнтар-афіцеры, а таксама графі.

Бліскауча, як заўбачылі, дзейнічае рэспубліканская авіяцыя, якая нанесла сур'язныя страты праціўніку і падваіла дзейнасць яго авіяцыі. Агнём зняітэй артылерыі рэспубліканцаў збілі адзін «фіат».

Настрой урадавых войск узняты і баяны.

ПАРЫЖ (стаіла Францыя), 7 ліпеня. (БЕЛТА). У афіцыйным паведамленні іспанскага міністэрства абароны, апублікаваным 6 ліпеня ў 24 гадзіны, гаворыцца: «Рэспубліканскія войскі ў рэзультате бліскаучай атакі ноччу занялі Вільнува да ля Каянда (за 24 кіламетры на захад ад Мадрыда).

Згодна афіцыйнаму зводкі генеральнага штаба рэспубліканскіх войск, аўгубікаванай 6 ліпеня, наступленне рэспублі-

канскіх войск на мадрыдскім фронце суправаджаецца ітэнсіўнай дзейнасцю авіяцыі. Рэспубліканскія самалёты бамбардзіравалі нафтавыя бакі праціўніка ў Навалькарне. Пацярэджанна, што рэспубліканская пяхота, падтрыманая авіяцыяй і артылерыяй, заняла Брунето (на захад ад Мадрыда). Сярох захаваных у палон — 3 афіцеры і адзін сержант артылерыі. Рэспубліканскія войскі, дасягнуўшы ваякіці Вільнува да ля Каянда (за 24 км. на захад ад Мадрыда), прынялі наступленне на гэты пункт.

У сектары Багальюда (на поўнач ад Гвадалахары) рэспубліканскія войскі заўдалі важныя пазіцыі, у тым ліку некалькіх горных вяршыняў.

ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

На біскайскім участку рэспубліканскія войскі атакавалі пазіцыю імпэрыялістаў ля гары Мелья і прасунуліся на 2 кіламетры.

На сапталонскім участку (Сапталон — горад на ўзбярэжжы Біскайскага заліва) імпэрыялісты неадразава імпэрыялістаў атакавалі рэспубліканскія войскі, але былі адкінуты. Рэспубліканская авіяцыя бамбардзіравала пазіцыю імпэрыялістаў ля Баруэльо да Саудуляна.

ПАЎДНЭВЫ ФРОНТ

Як паведамае агенства Гаваз ад 6 ліпеня з Андукара, імпэрыялісты ўзмацняюць атакі на пазіцыі рэспубліканскіх войск, пад ударам якіх знаходзіцца Гвадалакалья (абохавальскі Кардон). Рэспубліканскія войскі адбілі ўсе гэтыя атакі і ў некаторых пунктах занялі пазіцыі, якія маюць важнае стратэгічнае значэнне. Авіяцыя імпэрыялістаў працягла вылікую актыўнасць.

На фронце Гронані ў апошніх баях імпэрыялісты нанеслі пажыкі страты і пакінулі на полі бое значную колькасць ваяважных матэрыялаў. Знішчана апа батарой праціўніка.

У Халопенічах груба парушаюць савецкія законы

Блы старшыня Халопеніцкага сельсавета (Халопеніцкі раён) Каразёў груба парушаў рэвалюцыйныя законы, запісаў самарытчыку і раскравіў калгасную маёмасць. Ён займаў голым адміністрацыйным, хабарніцтвам і самавольствам.

У калгасе «Чырвоны борк» Каразёў узяў 16 путоў абыжа, асечку і два кілаграмы воўны. У калгасе «Чырвоны пахара» — 26 путоў абыжа, у калгасе «Чырвоны аемларо», «Сяра», «Трэйі рашаючы» — на 6 путоў хлеба ў кожным.

Усё гэта Каразёўм узята даражна. Запэчанасці за ім лічана на калгасе і прама сёльня каля паўтары тысячы рублёў.

Паргозы, грубая заніка, самавольства, вымаганні, штрафы, незаконныя ваякіці і адбаранне маёмасці ў калгаснікаў і аднаасобнікаў — сталі гэтамі самаўра Каразёва. За ўсе гэтыя адзямствы РВК абмежавалі толькі звышнем яго з работ.

Не лепш справа абстаіі і ў Краснаўднскім сельсавете (старшыня Нікалаўнак).

16 красавіка 1936 года ўдзельнікам на Халопеніцкаму раёну Манішкі склаў акт на грамадзяніна вёскі Дворышча, Краснаўднскага сельсавета, Букя Андрэя за невыкананне дзяржаўных паставаў — 4 прынтыры і 9 кілаграм бульбы і 32 кілаграмы абыжа «паставіўшы аштрафаваль Букя А. Х. на 325 руб. і прынаваць Краснаўднскі сельсавету спягань у пазіцыіны тэрмін з грамадзяніна Букя накладзены штраф — бульбы і абыжа (звышнемка з паставоў ўдзельніка).

Старшыня сельсавета на гэтай паставоце аштраф 325 руб. абыжаў каля, каласы і 100 путоў сена. Характэрна адзначыць — акт адбаранні маёмасці раіфіндэлам не зацвердзана.

Пракурор Халопеніцкага раёна Фіорыак разглядаў гэту справу і знайшоў, што «маёмасць адбарана правільна».

У ўдзельнікі Стальмахоўскі вёскі Дворышча Нікалаўнак абыжаў каля, пуотры назы сена і абыжу за выліплата 278 руб. 40 кап. Абураўніком з дзельца тое, што прасьба Такці Стальмахоўскі пакінуць часова каля адрэцыі ваякіці ў бальніцу не была задаволена.

Незаконнае адбаранне маёмасці рабілася да Халопеніцкаму раёну і ў Туркоўскім, Заборскім і іншых сельсаветах.

Не толькі старшыні сельсаветаў займаіся спяганнем і штрафаў, але нават і некаторыя настаўнікі. Дырэктар заўтучоў-

скай НСН Матусевіч, спяганяючы штраф з калгасніка сельсавету «Зялёная рочка», Кашчанскага сельсавета, Прыстаўні ў суме 25 руб. за панававанне школай маленісьменных, абыжаў у яго кажу і прывоў сабе.

На Халопеніцкаму раёну парушэнне рэвалюцыйнай законнасці пёсна спаллоца з парушэннем сельсакасадарчага статута. Безакононе прымяло шырокі размах. Старшыня калгаса «Чырвоны сляг» (Халопеніцкі сельсавет) Рагаў самастойна штрафавалі калгаснікаў. Толькі на адным скодзе калгаснікаў было аштрафавана 19 калгаснікаў на 405 кілаграм абыжа. Такія факты паўтараліся некалькі разоў.

Масваіны штрафы ў гэтым калгасе ўзаконіліся. Без ведаў праўдзяна калгаса і агульнага схода старшыня калгаса «Чырвоны барацьбіт», Кашчанскага сельсавета, Яковін адпусціў рахункаводу Валенічу 512 кілаграм бульбы і 32 кілаграмы абыжа. Ён-жа за ветапрынку гарманісту Арнохавічу выліз з владной калгаса 15 кілаграм зернаў. Многія калгаснікі гэтага-ж калгаса карыставаліся на 0,80 гектара праціўнаці ўчасткам замест 0,50 гектара, прынятых на статуту.

Такая груба парушаюцца сельсакасадарчага статут у калгасе «Чырвоная горка», Латыгальскага сельсавета, імя Леніна, Халопеніцкага сельсавета, «Чырвоная перамога», Траўноўскага сельсавета і інш.

Не раз калгаснікі і прапуючы аднаасобнікі апыталіся да раённых арганізацый са скаргамі аб незаконных дзеяннях старшыня сельсаветаў і старшынь калгасаў, але-ж ніякіх мер супротив зварваўшыхся адміністрацый прынята не было.

Сотні ветапрадэжанах скарт ляжыць у райвыканаме (старшыня Кіш), раймаіежыццэ (агальчак Барысёнак), райфа (агальчак Белугін) і пракурора (Фіорыак) аб скрыўленні рэвалюцыйнай законнасці і парушэнні сельсакасадарчага статута. Праўда, райвыканком у апошні час заняўся разглядам заў, але гэтай справай займаюцца фармальна. На кожным прэзідыуме разглядаюць ад 50 да 80 скарт. Іх не вывучаюць і не правяраюць. Можна сабе ўявіць якасць разгляду гэтых заў.

Трэба спэцыяльна, што халопеніцкіі справы ваякіцця Наркамфін і пракуратура рэспублікі.

БАРАНОЎСКІ.

106 ТЫСЯЧ РУБЛЁЎ НА АДПАЧЫНАК РАБОЧЫХ

9 ліпеня рабочыя менскай шчотачнай фабрыкі імя Круцкай ухадзіць у чарговы адпачынак. Дырэкцыя і прафарганізацыя фабрыкі запянілі для іх 83 пуцёкі ў дамы адпачынку, 8 пуцёвак на круот, 10 пуцёвак у санаторыі. 200 рабочых фабрыкі правядуць свой адпачынак у лагеры НКХА, 120 дзельца рабочых фабрыкі правядуць свой адпачынак у паварскім лагеры, а 30 дзельца — выдатнікаў вучобы ў і санаторыі лагер. Усёго на адпачынак імяніа на фабрыцы адпущана 106 тыс. рублёў.

УДЗЕЛ СПАРТМЕНАЎ БССР У МАСКОЎСКІМ ФІЗКУЛЬТУРНЫМ ПАРАДЗЕ

Як відома, Беларускі дзяржаўны тэхнікум фізкультуры запрымае на маскоўскім фізкультурным параде, які адбудзецца 12 ліпеня на Краснай плошчы. Студэнты тэхнікума выступяць на Краснай плошчы з паказам мастацкіх фізкультурных практыкаванняў. 6 ліпеня 350 студэнтаў тэхнікума — удзельнікі маскоўскага параду — выехалі з Менска ў Маскву. На менскім вакзале адзельнаючы праважалі фізкультурнікі і спартсмены горада.

ВЯЛІКІ ПОСПЕХ КАЛГАСНАЙ СПАРТМЕНКІ

Вярнуўся з усесаюзных ветапрадэжанаў БССР, спартсменка калгаса «Чырвоны Скарыніч», Менскага раёна, Надзежда Русаловіч. Першы не ўдзел у такіх буйных спаборніцтвах адзначыўся вялікімі поспехамі. Тав. Русаловіч палала ў першую дзесятку лепшых ветапрадэжанаў краіны, заняўшы сёма месца ў ветапрадэжы на 25 кіламетраў. Гэту дыстанцыю яна прайшла за 54 мін. 9,5 сек. Яна-ж заняла 12 месца ў масейных ветапрадэжах на 50 кіламетраў. Тав. Русаловіч унагараджана ўсесаюзным камітэтам на справах фізкультуры і спорта срэбным дыяганам.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Менскі гарком КП(б)Б паведамае, што сёння, 8 ліпеня, у 7 гадзін вечара ў Вялікім театры парва імя Горькага (былы сад «Профінтэр») адбудзецца агульнагародскі сход хатніх гаспадынь і ветапрадэжанах самаўдучнікаў г. Менска.

На парадку дня — даклад ветапачкі партпрапаганды і агітаткі ЦК КП(б)Б тав. Гофрыла аб міжнародным становішчы.

Вілеты па жахак.

Менскі гарком КП(б)Б.

Тт. Самусенка Ф. І., Камалуб С. К., Вайнаў І. О. вылікаваныя ў Сталінскай РК КП(б)Б за ўчыны адвады.

Скартар Сталінскага РК КП(б)Б ЛІСКОЎІЧ.

Адзаны рэдактар Д. В. ЮРКОЎ.

Advertisement for 'БЫЦЬ У КЛАДЧЫКАМ АШЧАДНАЙ КАСЫ' (Being a depositor in a savings bank). It features an illustration of a woman with a bicycle and a man with a bicycle, and text promoting savings banks as a way to accumulate funds for various needs.

АШЧАДНЫЯ КАСЫ СТРОГА ЗАХОЎВАЮЦЬ НЕДАТЯКАЛЬНАСЦЬ І ТАІНУ УКЛАДАУ, ПЛАЦЯЦЬ ДАХОДЫ ПА УКЛАДАХ У РАЗМЕРЫ 3-х ПРОЦАНТАЎ ГАДАВЫХ, УКЛАДЫ НІЯКІМ ПАДАТКАМІ НЕ АБКЛАДАЮЦА.

Advertisement for 'ДЗЯРЖЫЦЬ СЕННЯ' (Own seeds). It lists various types of seeds available for purchase, including corn, wheat, and other crops, with prices and contact information.

Advertisement for 'МАГІЛІСЬКАЯ ФІЛЬМАРСКА-АКУШЕРСКАЯ І ФАРМАЦЭВТЫЧНАЯ ШКОЛА' (Magileyskaya film-making, midwifery, and pharmacy school). It details the curriculum and enrollment information for students.

Advertisement for 'АБВЯШЧАЮЦЬ АСЕННІ НАБОР СТУДЭНТАЎ' (Announcing autumn enrollment of students). It lists the subjects and conditions for enrollment in various departments of the school.

Advertisement for 'МАЛЕНЬКАЯ МАМА' (Little Mother). It promotes a film festival and lists various films and plays to be shown, along with ticket prices and contact information.

Advertisement for 'ВІТАЛІ ЛАЗАРЭНКА' (Vitaly Lazarenko). It promotes his musical performances and provides contact information for his troupe.

Advertisement for 'ВІЦЕСКІ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ КІНОТЭХНІКУМ АБВЯШЧАЕ ПРЫЁМ НА 1 КУРС' (Vitebsk State Belarusian Technical School announces admission to the 1st course). It lists the subjects and conditions for enrollment.

Advertisement for 'МАГІЛІСЬКАЯ ВЕТАРЫНАРНА-ЗООТЭХНІЧНЫ РАБОЧЫ ФАКУЛЬТЭТ АБВЯШЧАЕ НАБОР НАУЧАЛЬНЫ ГОД' (Magileyskaya Veterinary and Zootechnical Workers Faculty announces enrollment for the academic year). It lists the subjects and conditions for enrollment.

Advertisement for 'Менскі тэхнікум народнага гаспадарчага ўчота АБВЯШЧАЕ ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ' (Minsk Technical School of Popular Economics announces admission of students). It lists the subjects and conditions for enrollment.